

3 НОВЫМ ГОДАМ, 3 НОВЫМ ПОСПЕХАМІ!

Наступіў новы, 1940 год. Для 183-х мільянаў свабодных савецкіх людзей — гэта год новых перамог сацыялізму, год новых радасей і шчасця. 1940 год для савецкага народа — трэці год Трэцяй Сталінскай Вялікай, год далейшага руху наперад, да светлай будучыні пад баявымі сцягамі партыі Леніна—Сталіна.

Для народаў капіталістычных краін 1940 год — беспрасветны, год жахаў вайны за інтарэсы дармаедаў, год пажайлівальнай працы на капіталістаў, год бязрадаснага жыцця для мільянаў працоўных.

У 1840 годзе вялікі рускі дэмакрат Вісарый Бялінскі сказаў: «Зайздросціш унукам і праўнукам нашым, якім суджана быць Радзію ў 1940 годзе, якая стаіць на чале адукаванага свету, дае законы і навуцы і мастацтва, і прымае пачытаў даны павялі ад усяго адукаванага чалавецтва».

Сёння, у новы 1940 год, савецкія патрыёты ўспамінаюць гэтыя прарокія словы, сказаныя сто год таму назад. Пад кіраўніцтвам партыі Леніна—Сталіна наша Радзіма — Савецкі Саюз — сапраўды стаіць на чале адукаванага свету, яна дэмакратычна чалавечыя законы жыцця, закон прагрэсу. Усё перадае і прагрэсуе нае чалавецтва свае ўзроўні накіроўвае на Савецкі Саюз — радзіму сацыялізму. Тое, аб чым марылі пераданымі розуму свету, ажыццэўлена ў нас. У СССР пабудаван сацыялізм, у нас няма эксплуатацыі чалавеча чалавечым, называюць зямлі беспрацоўе, галечы і цемра. Савецкая навука, тэхніка, мастацтва — самыя перадавыя ў свеце. Ленін і Сталін з'яўляюцца найвялікшымі карыфэймі навукі. Ленінска-Сталінскія ідэі пабудовы сацыялізму ператвораны ў жыццё. Наш народ поўны смелага імкнення пабудаваль камунізм.

Прайшоўшы 1939 год быў годам вялікіх спраў і значальных перамог.

10—21 сакавіка 1939 года ў Вялікім Крамаўскім палацы прыняў свае гістарычныя рашэнні ЦК і Радзіма нашай Радзімы. У гэтыя дні ўдзялілі камуністычнай партыі большавікоў. У рашэннях з'явіліся вызначаныя палітычныя, гаспадарчыя і арганізацыйныя задачы партыі і савецкага народа ў новай палатэ развіцця, палатэ завяршэння будучыні сацыялізму і пераходу да перамог над камуністычнай грамадства. З высокай трыбуны ЦК і Радзіма нашай Радзімы ў гэтыя дні ўдзялілі Сталін з геніяльнай прарокісцю прадказаў далейшы шлях напярэдакля наперад. Выконваючы рашэнні гэтага гістарычнага з'езда, наш беларускі народ, які ўвесь савецкі народ, дабіўся ў 1939 годзе вялікіх дасягненняў па ўсіх галінах народнай гаспадаркі: у прамысловасці, у сельскай гаспадарцы, навуцы, культуры і мастацтве.

1 жніўня 1939 года ў Маскве адкрылася Усеагульная сельскагаспадарчая выстаўка, якая з усяй паўшар'ем і яркасна паказвала гістарычную перамогу калгаснага ладу ў СССР. Удзельнікамі выстаўкі былі перадавыя сацыялістычнага сельскагаспадарства і жывёлагадоўлі. Выстаўка з'явілася выдатнай школай стаханавіцкага вопыту. На Усеагульнай сельскагаспадарчай выстаўцы ад Савецкай Беларусі ўдзельнічалі 280 калгасаў, 30 саўгасаў, 2 МТС, 262 фермы калгасаў і жывёлагадоўчых брыгад саўгасаў і 4.056 перадавых сельскагаспадаркі. 11 калгасаў ўзнагароджаны дыпламам першай ступені — прэміяй у 10 тысяч рублёў і легавой машынай. 83 калгасы і саўгасы ўзнагароджаны дыпламам другой ступені — прэміяй у 5.000 рублёў і машынай. Гэты факт ярка паказвае велізарны ўзрост сельскай гаспадаркі СССР.

23 жніўня 1939 года быў заключан савецка-германскі дагавор аб неападзе. Гэты дагавор, з'яўляючыся навагоднім пунтам у гісторыі Еўропы і ўсяго свету, устанавіў парозу вайны з Германіяй. з'яўляўся перадавым вайсковым сутыкам і тым самым аказаў велізарную паслугу справе ўзаемаўвагі міру. За 1939 год Савецкі Саюз умацаваў свае пазіцыі, павялічыў свой уплыў на развіццё міжнародных адносін, карынным чынам палепшыў адносіны з рэальнымі краінамі. У гэтым годзе былі заключаны пакты аб узаемаапамозе з нашымі суседзямі — Эстоніяй, Латвіяй, і Літвой. Гэта забяспечыла надзейную абарону СССР і саміх прыбалтыйскіх дзяржаў і дапамагло справе захавання міру.

30 жніўня 1939 года былі завершаны баявыя аперацыі па ракі Халхын Го. На гэтым годзе савецкія войскі адбілі спробы са-

мураў уварвання на тэрыторыю Мангольскай Народнай Рэспублікі.

17 верасня 1939 года доблесная Рабоча-Сялянская Чырвоная Армія, выконваючы святую міжнародную місію савецкага народа, перайшла граніцы польскай дзяржавы і вызваліла на працягу некалькіх дзён нашых азінацкіх братоў — украінцаў і беларусаў ад іх польскіх панюў.

22 кастрычніка 1939 года адбыліся выбары ў Народнае Сабранне ў Заходняй Украіне і Заходняй Беларусі. У гэтыя дні на Народных Сабраннях Заходняй Украіны і Заходняй Беларусі былі прыняты дэкларацыі, абвясціўшыя савецкую ўладу на ўсёй тэрыторыі Заходняй Украіны і Заходняй Беларусі.

1—2 лістапада 1939 года Вярхоўны Совет СССР на сваёй Уначаровай V Сесіі зацвердзіў дадзеныя Паўночных Камісій Народных Сабранняў Заходняй Украіны і Заходняй Беларусі і прыняў законы аб уключэнні Заходняй Украіны і Заходняй Беларусі ў склад Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі. 14—15 лістапада прыняты законы аб з'яднанні Заходняй Украіны з Украінскай ССР і Заходняй Беларусі з Беларускай ССР.

Савецкая Беларусь за гэты год павялічыла сваю тэрыторыю і насельніцтва. Тэрыторыя БССР складала 234 тысячы квадратных кілометраў. Наша рэспубліка на займае плошчы больш Латвіі, Бельгіі, Швейцарыі, Галандыі разам узятых. Насельніцтва павялічылася з 6 мільянаў да 11.

2 снежня 1939 года заключан дагавор аб узаемаапамозе і дружбе паміж СССР і Фінляндскай Дэмакратычнай Рэспублікай. Дапамога фінскаму народу ў яго барацьбе за дэмакратыю і незалежнасць ішло раз прадаманства перад усе светам паслаўшую мірную палітыку Савецкага Саюза.

21 снежня 1939 года беларускі народ, які ўвесь народ Савецкага Саюза, адсвяткаваў 60-годдзе з дня нараджэння свайго вялікага правадыра, настаўніка і друга Іосіфа Вісарыявіча Сталіна, 183-мільянным савецкім народ у гэты дзень яшчэ раз паказаў сваю згуртаванасць вакол большавіцкай партыі і яе сталінскага Цэнтральнага Камітэта.

24 снежня 1939 года адбыліся выбары ў мясцовыя Саветы дэпутатаў працоўных. Сталінскі блок камуністаў і беспартыйных атрымаў на выбарах новую бліскучую перамогу. Дзень выбараў перагарнуўся на ўсеагульнае свята, у трынаццаць большавіцкай партыі. Беларускі народ дэманструваў у гэты дзень сваю маналітычнасць, сваю адданасць і любоў партыі і вялікаму Сталіну.

Сёння, 1 студзеня 1940 года, сустракаючы новы год, беларускі народ адзначае значальную дату — XXI гадавіну з дня ўтварэння БССР. 1 студзеня 1919 года быў абвешчаны гістарычны маніфест аб утварэнні БССР. Гэты маніфест, які цалкам грунтуецца на прыпынках нацыянальнай палітыкі большавіцкай партыі, быў адрэзан асабіста таварышам Сталіным. У гэты дзень беларускі народ упершыню атрымаў сваю дзяржаўнасць. У XXI гадавіну з дня ўтварэння БССР беларускі народ успамінае гісторыю сваёй упорнай барацьбы за незалежнасць і свабоду, успамінае той слаўны шлях, які ён прайшоў за 21 год пад кіраўніцтвам большавіцкай партыі. У гэты радасны дзень сваё першае слова пазыкаў за атрыманне сваёй дзяржаўнасці, за перамогу сацыялізму, за сваё ўдзяненне, за радаснае, шчаслівае жыццё пад сонцам Сталінскай Канстытуцыі беларускі народ ішоў вялікім шляхам — шляхам і правяду працоўных усяго свету.

1939 год прынёс беларускаму народу мноства поспехаў і дасягненняў. У гэтым годзе адбыліся развіццё нацыянальнае на форме і сацыялістычнае на змесце мастацтва беларускага народа. Створана беларуская савецкая опера, беларускі балет.

За гэты год пышка развіцця і ўдзянення арганізацыя Савецкай Беларусі — неадлучная частка нашай вялікай Радзімы — СССР.

Перад з'яднаннем беларускім народам акрыяваюцца велізарныя перспектывы сацыялістычнага будаўніцтва ў новым, 1940 годзе. У дружнай сталінскай сям'і, у якой згур'ядзаныя саюзныя рэспублікі, наша БССР пад кіраўніцтвам партыі Леніна—Сталіна пойдзе наперад, да новых перамог сацыялізму.

З новым годам, з новымі поспехамі, таварышамі!

3 новым годам, таварышы!



У ЦК КП(б)Б

ЦК КП(б)Б разгледзеў пытанне аб арганізацыі тэатраў, музычных калектываў, дамоў народнай творчасці і тэатраўна-музыкальных навуковых устаноў у Беларускай, Валынскай, Брэсцкай, Пінскай і Вілейскай абласцях.

ЦК КП(б)Б пастанавіў: Стварыць абласныя беларускія і польскія драматычныя тэатры ў гарадах Беларускай, Валынскай, Брэсцкай, Пінскай і Вілейскай абласцях, арганізаваць рускія і яўрэйскія абласныя драматычныя тэатры. У Гродна стварыць абласны беларускі драматычны і кукальны тэатры. Засяўскі беларускі калгасна-саўгасны тэатр рэаганізаваць у абласны драматычны тэатр і пераводзіць у горад Баранавічы.

У пастанове прадугледжана значнае развіццё музыкальнага і арганізацыяна мастацтва. Бюро ЦК абавязала Упраўленне па справах мастацтваў пры СНК БССР арганізаваць у Беларускай абласці філармонію з калектывамі: сімфанічным аркестрам у складзе 45 чалавек, ансамблем беларускай песні і плямёў у складзе 50 чалавек і аддзяленне Беларускага тэатра ў Баранавічах — ансамбль плямёвай песні і плямёў, у Гродна — яўрэйскі тэатр мініяцюры і абласны хор у складзе 35—40 чалавек, у Брэсце — аддзяленне Беларускага тэатра.

У гарадах Беларускай, Брэсцкай, Пінскай, Вілейскай і Баранавіч абвешчана абласныя Дамы народнай творчасці. У мэтах развіцця мастацкай самалейнасці і выхавання кадраў работнікаў мастацтваў, у лютым наменчана правесці абласныя алімпіяды самалейнасці ў заходніх абласцях БССР.

Значнае месца адводзіцца падрыхтоўцы кадраў работнікаў музыкальнага і тэатральнага мастацтваў. Упраўленню па справах мастацтваў прапанавана стварыць сетку навуковых устаноў у заходніх абласцях БССР: у Беларускай — мастацкае вучылішча, музыкальнае вучылішча і музыкальнае школу, у Брэсцкай — музыкальнае вучылішча і музыкальную школу. Музыкальныя школы таксама ствараюцца ў Гродна, Пінску, Баранавічах, Вілейцы, Лідзе, Маладзечна, Бобруйска, Слоніме. Пры беларускай дзяржаўнай кансерваторыі ствараюцца спецыяльная група для навуковага талентаў моладзі заходніх абласцей БССР.

ЦК КП(б)Б зацвердзіў рэалізацыю стваў у галіне развіцця выхавання мастацтва. Творчыя кадры мастакоў заходніх абласцей прымаюцца да работ пад кіраўніцтвам «Ленін і Сталін» арганізатары БССР». Намечана правесці курс на стварэнне помнікаў, прысвечаных вызваленню Заходняй Беларусі ад іго польскіх панюў, помнікаў героям Чырвонай Арміі, загінуўшым у баях за Гродна. У гарадах Беларускай, Брэсцкай, Валынскай, Пінскай, Вілейскай, Баранавіч, Лідзе, Маладзечна, Бобруйска, Слоніме. Пры беларускай дзяржаўнай кансерваторыі ствараюцца спецыяльная група для навуковага талентаў моладзі заходніх абласцей БССР.

ЦК абавязвае Упраўленне па справах мастацтваў пры СНК БССР і абласныя камы заходніх абласцей БССР узняць на вучот і арганізаваць ахову мастацкіх каштоўнасцей, якія знаходзяцца ў былых маёнтках, і арганізаваць музеі.

(БЕЛТА).

Пятро ГЛЕБКА

НОВАГОДНІ ТОСТ

Сябры! Прыгожая зіма
У нас па ўсёй краіне.
Піжэ на свеце больш няма
Такой прасторы снігу.

Вы пацяліце, што за ноч,
Якая ўчылася!
Блакітам сцяпенца ля ног
Марознай прарэчэсці.

Заснулі дрэвы ў пухавых
Аснежаных уборах,
І чыстым золатам на іх
Ліюцца піжэ зоры.

У бляку іхняга святла
Спяваюць нашы мары.
Устаньце ж дружна з-за стала,
Напіжэ поўна чары!

Дванаццаць раз гадзіннік б'е,
Ажначым год спатканнем.
Старому славу прапем,
А новаму — вярнем.

Падоем самы шчыры тост
За хараста радзімы,
За новы год, за новы рост,
За наш народ любімы!

За чэсных сталінскіх людзей,
Людзей вялікай справы;
За нашых матак і дзяцей,
Шчаслівых і ласкавых!

За ўсю сям'ю большавікоў;
За славу нашай зброі,
За камандзіраў і байцоў,
За тысячы герояў!

За веліч дум і пачуцця,
За нашы лютуненні,
За радасць творчага жыцця,
За наш вялікі гений!

За гений славы і добра,
Людзейнае імя,
За юрты век правяду,
За Сталіна падымем!

Антон БЯЛЕВІЧ

ШЧАСЛІВЫ ГОД

Бягуць мне вербы, лозы пасустрачу.
Знаёмны шлях і падыхі вятроў.
Сяжэў, бывала, з вудам пад рэчкай,
Даміў я шэрых, вёрткіх шчулакоў.

Знаёмны дуб аснежаны на ўзлесці.
Любімы зван марозных паладоў.
І славіць хочацца мне край радзімы
І славныя гуды, гуды галасоў.

Ах, сям'я ідуць, мае пушчы-спежкі,
Я тут радзіўся, тут я і ўзрос.
Гуляў, бывала, з сябрамі я ў снежкі.
І шў я сок вясною з тых барос.

Сяжэў мой брат у шапцы ў застай,
Гаворыць мне навіны пра калгас.
І пахне сенам, пшубам авечай,
У бакі калышэць сніг азіткі нас.

Відаць сажо — Дуброўскай Хатыліны.
Гудуць парумушці піш сівых бароў.
— То мы завоў астрэйшымі пацягамі,
А там — пасяжэ з былых хутароў.

І кожны дом прыструган паз да паз.
Вірышыць клёнаў бачыш ты ля хат?
Жывем у агодзе, радасна ўсе разам.
Убачым сам, — гаворыць шчыра брат.

Ічышца конь, Лёдз ветрык павявае.
Дыміцца снег, як пыл густым скупом.
Нас вёска з голам новым сустракае,
Махае сцяг над аркаю крылом.

Над вёскай вечар зорны ў стрэхах
Стыне.
Чуваць баяна стройны перазвон.
Мароз прыбрав бязоў у белы іней,
Мігліць агні, як зоры ад вакоў.

Мінск, рэдакцыі газеты „ЗВЯЗДА“

Ад усяго сэрца віншую дарагіх чытачоў газеты „Звязда“ і ўсіх працоўных Савецкай Беларусі з новым, 1940 годам. Жадаю Вам, таварышы, пладзотворнай і радаснай работы і поспехаў ужо на

сваім участку па ўмацаванні абароў і развіццю гаспадаркі нашай сацыялістычнай радзімы.

Двойчы Герой Савецкага Саюза
Я. Г. СМУШКЕВІЧ.

РАЗАМ З УСІМ ВЯЛІКІ САВЕЦКІМ НАРОДАМ

Бачэц 1939 года і пачатак 1940 года сядоўм хуткае спанчэнне лавы дройфа. На працягу ўсяго дройфа намі праводзілася вялікая навуковая работа, якая з'яўляецца каштоўным укладом у савецкую навуку і справе асветы на Арктыцы. Сустракаючы новы, 1940 год сярэд ілюдоў і паларнай почы, мы разам з усім вялікім савецкім народам падымем свой першы бакал за гонар нашай правядура народаў, любімага, ротага Сталіна. Яго штогудзёнай рабоце ўвазе абавязаны мы сваім дасягненцям ад усяго сэрца племя новагодняе прытанне і віншаванні вялікаму народу ўсіх сацыялізма.

Знаёмны лядолака «Седов»: БАДЗІГІ ТРАФІМАУ, БУЙНІЦКІ, БУТОРЫН, ГАМАНКОУ, ТОКАРАУ, САБАЛЕУСКІ, ПАЛІНІН, АЛФЕРАУ, ШАРЫПАУ, НЯЗВЕЦКІ, ЕФРЭМАУ, ГЕТМАН, МЕГЕР, БЕНАСАУ.

Борт лядолака «Седов», 7 ч.

ня. (Радый. ТАСС).

БУДЗЕМ ЗМАГАЦІ ЗА СТАЛІНСКІ УРАД

У 1940 годзе мною і навуковымі ботнікамі, якія працуюць са і пая ўвага будзе звернута на і прапоўкі прыбавіць павышэння насяні вапнаванні лад.

Вапнаванне з'яўляецца адным з найбольш важных мерапрыемстваў па ўраджайнасці калгасных палёў, аса нечарназёмнай паласы, і, у прыватнасці, у БССР. У рашэннях XVIII з'езда В'яскрава сказана: «Шырока ўжываць практыку вапнавання палёў і ваныя сланцовых глеб». Шляхам вапна глеб з павышанай кіслоты можа карынным чынам палепшыць, павысіць пладарнасць.

Прымяненне новых спосабаў вапнавання, над якімі мы пачалі працаваць, мае выключнае значэнне для БССР, гэе ў гэтым савецкае азначэнне доўга займаюць у культуры, як будзьба, каншпна, дубін, сэрэдзіна.

Анастасія О. Н. КЕДРАУ-ЗІХМАН.

НОВАГОДНЯЕ ПРЫВІТАННЕ ЗЕМЛЯКАМ Радыйграма з вострава Рудольфа

ВІПЕБСК, 31 снежня. (Мар. Звязда). У адрэ рэдакцыі газеты «Віцебскі рэбон» атрымана наступная радыйграма з вострава Рудольфа:

«Вам, дарагія землякі-віцебцы, і ўсім нашым землякам, якія жывуць на востраве Рудольфа, янавагодняе віншаванне і пажаданне мошняга здароўя, новых поспехаў у на-дзыхаючым годзе. Наша работа і жыццё на далёкім і суровым востраве аснова пільнымі клопатамі ўсёй любімай радзімы, нашата ўрада і любімага правядура таварыша Сталіна.

Экспэрыментальнае прабівае пемру дубай паларнай почы. Ідзе навуковая работа, грукаюць матары, крывілі ветратухаві, рассяваюць марознае паветра, разы станцыяны кругласутачна пасылае ў свае сігналы. Жыццё наша радасна радуючы. Жадаю вам здароўя, Малушце нашу магутную радзі-ціцце ўперад да новых перамог камунізма.

Ваш зямляк — началь-вострава Рудольфа, ордэ-су

АПЕРЗВОДКА ШТАБА ЛЕНІНГРАДСКАЙ ВАЕННАЙ АКУРГІ

На працягу 31-га снежня на фронце не адбылося нічога істотнага. Наша авіяцыя зрабіла ў раздэ раёнаў паспяховую бамбардзіроўку.

Новагоднія віншаванні працоўным Беларускай

Працоўныя заходніх абласцей БССР сустракаюць новы, 1940 год, у радаснай, дружнай сям'і шчаслівых народаў вялікага Савецкага Саюза. Працоўныя Беларускай абласці ўдзяляюць з усіх канюў Савецкага Саюза шматлікія віншаванні з першым шчаслівым савецкім годам.

У адрэ абласной газеты «Вольная прада» атрыманы віншаванні ад знатных тэатры-організацыяў Дусі і Марусі Вінаградных, ад н ірлодлага пэатра БССР ордэнаносца Якуба Коласа, заслужанага арыста РСФСР двоічы ордэнаносца Барыса Чырвова, народнай арысткі БССР Л. П.


Александровскай, народнага арыста БССР

Ордэнаносцы Вінаградны ў сваёй тэлеграме пішуць: «Горада вішнем тэкстыльшчыкаў Беларускай абласці з першым свабодным новым годам. Вітаем развіццё стаханавіцкага руху, жадаем вялікіх вытворчых поспехаў». «Працу працце нашу газету, — піша народны пэатр БССР Якуб Колас, — перадаць працоўным Беларускай абласці радаснае віншаванне з новым годам, з першым годам свабоды, і самым лепшым пажаданні поспехаў у стварэнні свабоднага, шчаслівага жыцця».

ФАКТЫ

«Совєтскіх павіаўленє», «Пісакан пяць шє-
стых свєту вучаща ў аднєй шкєлаі»,
«Вєлічна, прыгожа! Пісакан жыўє
Сталін!». Такавы характэрныя запісы ў
кніжє наведвальнікаў павіаўлена.

у советнім павільйоне», «Який п'ять по-
стих свету вучаща у аши поштай»,
«Велічна, прыгожа! Іхлай жыве
Сталін!». Такавы характэрныя запісы ў
кнізе наведвальнікаў павільйона.




60-гадззе свайго мужрага прыважнага і ро-
пага бацькі. Яму беларускі народ паз-
чушы мушэрай, гарачай удзячнасці за
незалежнасць, за радаснае жыццё,
дружнай сталінскай сям'і народаў
сага Савецкага Саюза, пал краўці
большавіцкай партыі і рэвалюцыі.
Сталіна беларускі народ ідзе напера-
звычайны вышшыя камунізм.

Г. Г. ЦІСКО

Щасливы год


дырыжор аркестра баранадыкы а театр



р. Советскага Саюза 1. Т. Спiрын сярод дзяцей выбаршчык
дзячым пiкi 54-га выбарчага ўчастка Советскага раёна г.

РАДА СЦЬ
АРХІТЭКТАРА

COBATA EPRD



1944г. Больше учила пометать! Сибиряк — Не... Велел, промай время и
ребка...

Remission, 4000, 1000, 1000, 1000
Cobara, 1000

ЗА РУБЯЖОМ

НОВАГОДНІ ЗАГАД ГІТЛЕРА

БЕРЛІН, 30 снежня. (ТАСС). Германскае інфармацыйнае бюро перадае змест новагодняга заагада Гітлера па ўзброеных сілах Германіі. У сваім заагадзе Гітлер адзначае, што 1939 год з'явіўся годам выпрабаванняў для германскай арміі. Перамога над Польшчай, — гаворыцца ў заагадзе, — умацавала безапаснасць Германіі на ўсходзе і ліквідавала несправядлівасць Версальскага дагавора. «Найбольшая барацьба, — гаворыцца ў заагадзе, — ад якой залежыць лёс германскага народа, — яшчэ ўперадзе». У заключэнне Гітлер выказвае ўпэўненасць у перамоце Германіі.

БЕРЛІН, 30 снежня. (ТАСС). Галоўнакамандуючы вавна-паветраным флотам

Германіі генерал-фельдмаршал Герынг апублікаваў новагодні заагад па вавна-паветраным флоту. У заагадзе Герынга адзначаецца, што «спробы Германіі ўсталяваць мір нацярпелі няўдачу ў выніку разбуральных імкненняў Англіі». Адзначышы поспехі германскага вавна-паветранага флота ў часе вайны з Польшчай, а таксама на заходнім фронце, Герынг заяўляе, што германскі вавна-паветраны флот будзе змагацца за перамогу Германіі.

Сёння-ж апублікаваны новагодні заагады галоўнакамандуючага сухапутнымі сіламі генерал-палкоўніка Браўхіча і камандуючага вавна-марскім флотам генерал-адмірала Ралера.

Нота германскага ўрада

БЕРЛІН, 30 снежня. (ТАСС). Германскае інфармацыйнае бюро перадае змест ноты германскага ўрада прадстаўнікам нейтральных краін у камісіі Лігі напай на мандах, а таксама ўрадам Англіі і Францыі праз пасольства ў Берліне, прадстаўляючых інтарэсы Германіі. У сваёй ноте германскі ўрад пратэстуе супраць таго, што Англія і Францыя скарыстоўваюць свае палмататыя тэрыторыі ў вавенных мэтах. Нота ўказвае, што згодна статута аб палмататных тэрыторыях Англіі і Францыя не маюць права ўмяшаль

тэты краін у вайну супраць Германіі. Далей у ноте гаворыцца, што германскі ўрад лічыць гэтыя дзеянні незаконнымі і ўскладае ўсю адказнасць за страты, якія будуць нанесены пражываючым у гэтых краінах немцам і іх інтарэсам, на ўрады Вялікабрытаніі, Францыі, Аўстрыі, Новай Зеландыі і Паўночнай Афрыкі. (Мандатнымі тэрыторыямі Англіі і Францыі з'яўляюцца: Палестына, Камерун, Брытанскі Танганьіка, Того, Брытанскі Науру, Сірыя, Камерун, Французскі, Того, Французскі і інш.).

НА ЗАХОДНІМ ФРОНЦЕ

ПАРЫЖ, 31 снежня. (ТАСС). У афіцыйным камюніке, апублікаваным учора рэдактарам, адзначалася «язнаначная актывнасць пераважных часцей».

БЕРЛІН, 31 снежня. (ТАСС). Вялікі марш і снегапад скарылі да мінімуму вавенныя дзеянні на заходнім фронце. Дзеянні разведных часцей працягваюцца супраць францускай арміі, накіраваным на пераход краі абароны. На паўднёвым захад ад Брынгена была адбита разведка праціўніка. На поўдзень ад гэтага пункта разведчыя атрады праціўніка без поспеху пра-

бавалі прасунуцца ў напрамку германскіх перадавых пазіцый. Германскаму разведчаму атраду ўдалося ў тылу праціўніка ўварвацца многа мін. Дзеянні авіяныі абмежаваліся разведкай над Францыяй. Германскія самалёты былі абстрэленыя ў Агены зенітнымі гарматамі, але без поспеху. Патрулі зніпчалікаў, рабійшыя палёты над граніцай, не сустракаліся з самалётамі праціўніка.

Англіскае ваварое судно «Агатне» было затоплена 29 снежня германскай падводнай лодкай.

НЕЗАДАВОЛЕННЕ ПАЛІТЫКАМІ КІРАЎНІЦВА ЛЕЙБАРЫСЦКАЙ ПАРТЫІ

ЛОНДАН, 30 снежня. (ТАСС). Два вавенных у Глазго лейбарысты Роберт Маклаклан і Джон Спідмен вышлі з лейбарысцкай партыі і ўступілі ў рады кампартыі. Маклаклан, які з'яўляўся лейбарысцкім кандыдатам у муніцыпалітэт горада Глазго, заявіў, што асноўная прычына яго выхаду з партыі — яго абуренне пазіцыямі кіраўніцтва лейбарысцкай партыі, якія ідуць нагі ў ногу з падпальшчыкам вайны. Спідмен заявіў, што ў часе вайны, якая вядзецца ў інтарэсах імперыялістаў, ён не хоча знаходзіцца сярод членаў той партыі, кіраўніцтва якой актывізуе падпальшчыкаў вайны. «Палі-

тычнае разлажэнне кіраўніцтва лейбарысцкай партыі, якія адкрыта падтрымліваюць імперыялістычную вайну, становіцца ўсё больш і больш відавочным для рабочага класа», — сказаў ён.

ЛОНДАН, 30 снежня. (ТАСС). Газета «Дэйлі уоркер» прадаўжае крукаваць спіс арганізацый, якія прынялі рэзалюцыі супраць вайны. Сярод іх — саюз будаўнічых рабочых у Н'юітоне (паўночная частка Лондана), лейбарысцкая арганізацыя Заходняга Стырлінгшыра (Шатландыя) і катэратыўная маладзёжная арганізацыя Уотфорда (графства Герффорд).

Гандлёвыя перагаворы Англіі з нейтральнымі краінамі

БРУСЕЛЬ, 31 снежня. (ТАСС). Як паведамляюць з Лондана, 27 снежня быў падпісан гандлёвы дагавор паміж Англіяй і Швейцыяй, па якому Швейцыя будзе купляць у Англіі вугал і тэкстыль, а Англія ў Швейцы будаўнічы лес і жалезную руху.

Падрыхтоўваецца заключэнне гандлёвых перагавораў з Нарвегіяй і Даніяй. Прававы на каліяныя савы гандлёвыя перагаворы з Швейцыяй будуць у бліжэйшы час адроблены. Перагаворы з Югаславіяй павінны закончыцца заключэннем гандлёвага пагаднення. У пачатку студзеня будуць адоблены гандлёвыя перагаворы паміж Англіяй і Галандыяй.

Няўдача «жаночай сельскагаспадарчай арміі» ў Англіі

ЛОНДАН, 30 снежня. (ТАСС). Газета «Дэйлі экспрэс» паведамляе аб няўдачах «жаночай сельскагаспадарчай арміі», створанай у Англіі ў пачатку вайны. 25 тысяч жанчын, якія ўваходзяць у саэтаў гэтай «арміі», былі абучаны сельскагаспадарчым работам.

Аднак, толькі 2 тысячы атрымалі работы на фермах. Большасць гэтых жанчын звыкліся да работы, каб уступіць у гэтую «армію». Цяпер у іх няма ні работы, ні сродкаў для існавання.

Афіцыйнае паведамленне чэшскага ўрада

ПРАГА, 30 снежня. (ТАСС). Чэшскія газеты змяшчаюць тры паведамленні чэшскага ўрада. Першае з іх забараняе, пачынаючы з 1 студзеня 1940 года, усякі продаж кофэ, у тым ліку і па картках.

НА ФРАНТАХ КІТАЯ

У ПАЎДНЁВЫМ КІТАІ

На поўдні правінцы Гуансі, у Наньчжэньскім сектары, кітайскія войскі 29 снежня заваявалі Фунап (за 50 км. на захад ад Наньчжэня) і Шуйтан (за 60 км. на ўсход ад Наньчжэня).

У ЦЕНТРАЛЬНЫМ КІТАІ

На поўначы правінцы Цзяньсі ў раёне Фаньсіна (на поўначы захад ад Наньчжэня) кітайскія войскі занялі Цзяньсіньцзі. Кітайскія партызаны заваявалі частку вузлакапейнай чыгункі, якая праходзіць у Путунге (раён Шааха). 29 снежня партызаны знішчылі японскі атрад колькасцю звыш 200 чалавек, які пачаў аперцыю па «чыстцы» раёна Путунг ад партызан.

У ПАЎНОЧНЫМ КІТАІ

27 снежня кітайскія войскі ў тры раз за апошні час уварваліся ў Баоту (у правінцы Суйюань). Пасля вучыльных баёў японскія часткі панёсны вялікія страты, адступілі.

У паўднёва-ўсходняй частцы правінцы Шаньсі кітайскія войскі пасля заняцця Лічэна ачышчалі ад японцаў рад іншых пунктаў і правалі японскія камунікацыйныя лініі правінцы Шаньсі і Хэбэй.

27 снежня ў раёне Наньчжэня адбыўся павятравы бой. Збыты тры японскія самалёты. У той-жа дзень некалькі кітайскіх самалётаў абстрэлілі з кулямётаў скачленні японскіх войск на поўнач ад Наньчжэня.

31 снежня. (ТАСС).



Рысунак В. Баркова і В. Песняча.

(Фотакліпінг ТАСС).

Дзяўчына з назкі Андэрсена

На зямлі лебядзіным пухам ляжаў апошні дзень тысячы дзевяцісот трыццаці васьмага года.

Гатэлік на Спасавай башні ў вачэрняй Маскве быў пачаў, а на снежнай шаўцы беларускага пагранічнага лесу рухавішкі закатныя прамени.

Настаўнік каласнай саміткі глядзеў праз лётка замарожанае акно на крывава-барвае зарыва захаду.

— Будзе мільяліна, усе прыметы паказваюць.

Ён сказаў жонцы.

— Покунь дойдзе да клуба — спячэсе, аправай Бату.

— Дзе яна?.. Балацька!

— Напэўна схавалася.

Дачку пачалі шукаць у спальні, за рэкам, пад кушэткай, у гарэбце.

Ніжэ Балы не было.

— Балы-іх! — разам крыкнулі бацька і маці і зямлі на прыпачках, дора вавенныя норавы шаўцынай любі-

Зі кукні даласяся ціхае ўскліканне.

Бала сілзела пад стадам, а якая на палатку сыпала белая з блакітай кай-моі салфетка. Пач салфеткай гарэла лампа. На каленях ляжала «Базілі Андэрсен» — новагодні падарунак бацькі. На старонках апавядання «Дзяўчынка і запалкі» распаўсюдзіліся вільготныя слёзы слёз. Дзіцячую думку ўзрушыла да плачу боная дзяўчынка, што пад стогны маці і бацькі запалкі, каб сабрацца, і паступова змянялася для вырэхі вокан палата, дзе танілава вавок багатай блы сытыя дзеці.

— Гэта-ж толькі ў кніжцы, дурнебні, — супакойвала Бату маці.

— Устань, Балацька. На шубку, а то спячэніма на ёлку.

У гэты час за цёмным лесам, над якім пыха белая яркая чырваня вачэрняй зары, гулка гукалі зверы маленькай палеснай хаткі.

Ганка з'явілася ад холоду, глыбей засунула рукі ў кішэні доўгапалага бацькавага пиджака, пераступіла з нагі на нату. Але раптам уопыніла пра тое, аб чым гаварыў бацька, і яно пачало ў сэрцы страх перад паварожым на змрочных сумах, якія пачыналі купіць белым дымам пад пражываючым дыханнем ветра. Ганка нават адчула, як цёпла рассяпаеца ў роце смачная пачыная будыла.

Толькі што прыпхнуў з фальшэнкае бацька. Варта было яму пераступіць парог, як на печыні зьявілі традыцыйную музыку малому Ганкіны брацікі:

— Тата, есці хацу.

— Есці лай, тата.

— Есці...

Ганка убачыла, які згорбіўся ад гэтай прыку бацька, злосна пыкнула на братоў. Бацька ачэніў шаф (там гуляў вепер) і сказаў:

— Збегай зараз, Ганка, за дзавы ларк. Там сёння каліны панскіх раскшавалі, можа падбярэш што...

Мялешка гулка стогавыя лішавы

У той год Ганка са слязамі хутка вярнулася на сваю горкую зямлю. Але сёння яна, пачынаючы і вольна, будзе вавыць з Балы ад савей новай радзімы.

Фальшэнка вільготка ў гэтым новагоднім нарысу — гэтым чужым дзяўчынкай, якія трымаюцца да рукі і тапчуну вавок павышай ёлкы; верхняй пачіканова зорка асвятляе іх вачэрні.

Анат. ВАЛЮГІН.

ЛЁГКАЯ ПРАМЫСЛОВАСЦЬ ЗАХОДНІХ АБЛАСЦЕЙ БССР У 1940 ГОДЗЕ

Новы, 1940 год для прадпрыемстваў лёгкай прамысловасці заходніх абласцей БССР будзе годам рэканструкцыі і планаванага скарачэння ўсёй вытворчай магутнасці фабрык і заводаў. Будзе поўнасьцю ліквідавана прымытныя поўсаматунная тэхніка. Месцы дробных прадпрыемстваў зоймуць буйныя механізаваныя прадпрыемствы.

На капітальнае будаўніцтва будзе выдаткавана 7.700 тысяч рублёў. Асноўная

частка капіталаўкладанняў затрачываецца на ахову прымы і тэхніку безапаснасці, супропважарныя мерапрыемствы і будаўніцтва новых цэхав.

У 1940 годзе будзе выпушчана 75 мільянаў дэцыметраў хому, 307 тысяч пар абутку, 85 тысяч пар вавенак. Адно толькі фабрыка ў Лідзе дасць 50 тысяч пар абутку. Швейная прамысловасць дасць на 4 мільёны швейных вырабаў, пшкыная — на 3,4 мільёна рублёў. (БЕЛТА).

Дэлегацыя БССР вярнулася з Узбекістана

Учора ў Мінск вярнулася з Ташкента дэлегацыя БССР, якая прымаля ўдзел у святкаванні 15-годдзя браакі Узбекскай ССР. У саэтаў дэлегацыі ўваходзілі дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР — рэктар Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта тав. Савіпкі і запатна звынявая з Шклоўскага раёна каласніца тав. Мішкеныч, заслужаны дзеяч навукі проф. Леонаў, настаяца Экаі Агняцке, стаханавец швейнай фабрыкі «Кастрычнік» тав. Ладасеў, член часовага ўпраўлення горада Беластока тав.

Раздзімаўскі, рабочы паравознага дэпо станцыі Баранавічы тав. Ермаковіч і іншыя — усяго 10 чалавек.

Дэлегацыя пабывала на Ферганскім канале, на прадпрыемствах, у калгасах, культурных установах Узбекскай ССР, дзе знаёмілася з выдатнымі дасягненнямі браакі рэспублікі. 23 снежня дэлегацыя прысутнічала на ўрачыстым пасяджэнні партыйных, савецкіх і грамадскіх арганізацый Узбекістана, прысвечаным юбілею.

Свята ў рабочых Брэсцкай чыгункі

БАРАНАВІЧЫ. Урачыстую свабоду і радасна святкуюць новы год чыгуначнікі Брэсцкай чыгункі. Ва ўсёх службах наладжываюцца новагоднія ёлкы. Дзве з палатнай тысячы дзіпей атрымаюць падарункі.

Калектыву паравознага дэпо станцыі Брэст сустракае новы год перавыкананнем узятых абавязальстваў па выпус-

ку ў снежні з пад'ёмнага рамонту 10 паравозав. Выдатна адрамантаваныя паравозы выпушчаны з дэпо дзятэрмінова на 2 дні.

Лепшыя ўзоры стаханавскай работы паказалі: сёбсары Іван Падубскі, Міхал Кучар, Аляксей Вострык, майстар тав. Корабав і інш. 23 лепшыя стаханавцы прэміруюцца.

БЕЛАСТОК—МІНСК—МАСКВА

БЕЛАСТОК. (Нар. «Звязды»). У Беластоку знаходзяцца прадстаўнікі Галоўнага ўпраўлення Грамадзянскага павятранага флота пры СНК ССР, якія выпуш пацрыхтоўку да актывістаў новай павятранай авіяцыі Масквы—Берліна праз Мінск і Беласток.

Як заявіў ваваму карэспандэнту начальнік эксплуатацыйнага ўпраўлення Грамадзянскага павятранага флота тав. Захараў, актывіст гэтай лініі будзе мець таксама важнае значэнне для ўнутры-рэспубліканскай авіяцыі.

Адлегасць паміж Беластокам і Мінскам будзе пакрыта на працягу 1 гадзіны 10 мінут, а паміж Мінскам і Масквой — на працягу 3 з палавінай гадзіны.

З устанавленнем рэгулярных павятра-ных зносінаў Масквы—Берліна праз Мінск і Беласток будзе лепш мець магчымасць чытаць цэнтральныя маскоўскія газеты ў дзень іх выхаду.

Штодзённым рэгулярным руху пачнецца 21 студзеня 1940 года. Кошт білета з Беластока ў Мінск—40 рублёў, з Мінска ў Маскву—105 рублёў. На ліній будучы працаваць лепшыя палоты Грамадзянскага павятранага флота.

КУРСЫ ПАЛІТАСВЕТНЫХ РАБОТНІКАЎ ДЛЯ ЗАХОДНІХ АБЛАСЦЕЙ БССР

У памяшканні Дома партыйных курсаў у Мінску актывістаў кароткатэрміновыя курсы па падрыхтоўцы запатнаў дамоў савету і хат-чытацельні для заходніх абласцей БССР. На курсах займаецца 300 чалавек. У праграме—Канстытуцыя ССР і БССР, рашэнні Унечаровай V

Сесіі Вярхоўнага Савета ССР і Унечаровай III Сесіі Вярхоўнага Савета БССР, формы і метады палітасветнай работы ў заходніх абласцях рэспублікі і інш.

Пасля скапчюння курсаў палітасвет-рабятнікі будуць накіраваны ў розныя паветы і абласці заходніх абласцей БССР.

НОВАЯ БОЛЬНИЦА, АМБУЛАТОРЫИ, РАДЗІЛЬНЫЯ ДАМЫ

КОСАЎ. Па ўсяму Косаўскаму павету (Мінская абласць), які налічвае больш 80 тысяч чалавек насельніцтва, існавалі ўсяго дзве невялікія больніцы. Цяпер адкрыта 5 новых амбулаторыяў і 8 фельчарскіх пунктаў, галоўным чынам, у аддаленых вёсках. Закончана абсталяванне двух новых больніц з радзільнымі аддзяленнямі ў мястэчку Святага воля і

Тэлехамы, інфекцыйнай больніцы і радзільнага аддзялення ў Ружанах.

Па павету адкрыты тры камунітэцыйныя дамы і дзішні. У горадзе Косаве абсталяваны новы радзільны дом на 15 коек, укамплектаваны ўсім неабходным медыцынскім абсталяваннем. У 1940 годзе пачынаюць пабудавань у Косаве туберкулёзны дыспансер.

Л. ЛЕФ.

НА НОВАГОДНЮЮ ЁЛКУ ў МІНСК

Па запрашэнню ЦК комсомола Беларускай ССР у Мінск на новагоднюю ёлку прымаля дэлегацыя шклоўскай заходніх абласцей БССР у саэставе 40 чалавек. На вавказе дзіпей пёлла сустралі піонеры Мінска.

Госці пабываюць на новагодняй ёлцы ў Палацы піонэраў, наведваюць карпіную галерэю БССР, Дом Чырвонай Арміі, прагледзяць балет «Салавей», пастаюць «Ноч у верасні» — у тэатры Юнга гэты дача, «Мой сын» — у Юрэйскай тэатры, сустрапаюцца з вучнямі школы Мінска, Госці прабудуць у Мінску 5 дзён.

НОВАГОДНІЕ НАВАСЕЛЛЕ

Выдаты новыягодні падарунак атрымалі рабочыя Мінскага вузла Заходняй чыгункі. 30 снежня камісія экачэніла прысмерку ўноў пабудаванага 36-кватэрнага дома, які асцяляецца семімі чыгуначнікаў-стаханавцаў.

У светлых, утульных кватэрах спраў-

ляюць новыягодніе наваселле запатны машыніст Мінскага дэпо тав. Багачеў Нікалай Іванавіч, узнагароджаны ордэнам Леніна, машыніст Т. Антэроў, майстар па фармаванню паватноў, саставіцель станцыі Мінск таварнаа орданансеп т. Калопта Антон Васільевіч і інш.

ЭКСКУРСІЯ ШКОЛЬНІКАЎ НА РАДЗІМУ ТАВАРЫША СТАЛІНА

31 снежня ў горах Горы — на радзіму прадаўцы народаў Іосіфа Вясёль-навіча Сталіна — выехала на экскурсію група вучняў школы Мінска, Мозыра, Магілёва, Гомеля.

Дзеці наведваюць музей-домік, дзе нарадзіўся таварыш Сталін, азнаёмляцца з жыццём і рэвалюцыйнай дзейнасцю прадаўцы народаў.


ЗАХОДНІЕ РАЧНОЕ ПАРАХОДСТВА

Народны камісар рачнога флота ССР тав. Шапкоў даў заагад аб арганізацыі Заходняга рачнога параводства з узраўненнем у горах Мінску.

У саэставе новага параводства ўключаюцца ўвесь нацыяналізаваны флот, вытворчы і службова-дапаможныя будыні рачнога транспарта. Арганізацыя аддзел пуні

Аддзельны аддзел Т. С. ГАРБУНОВ.

НОВАГОДНІЕ ЗА РУБЯЖОМ



НОВАГОДНІЕ ПАДАРУНКІ. На алімпіах (слева направа): пад рабочымі кватэрамі Парыжа зьявіліся «дэбоды» (М. Стэроа). — Літа вавенны перавозчык у Лігу падпальшчыкаў вайны (у газет). Сучасныя функцыі Лігі напай (рысунак В. Песняча). — У міжнароднай гасцінцы. Мосце паны, нам прыдзецца паіснаціна, мы чален новых жыхароў з Фін-Фотокліпінг ТАСС.

Уп. Галоўлітбел № Р-2057.

Мінск, друкарня «Звязды», Савецкая, 49.

К. М. Ш.